

Бібліятэка УА “ГДАУ”


*Да ўвагі сваім чытачам
ПРАДСТАЎЛЯЕ...*

Нясгасная зорка паэта






Да 125 годдзя з дня нараджэння



(1891-1917)



Зорка паэзіі ў творах Максіма Багдановіча




Дзяцінства Максіма Багдановіча



А.Ю. Багдановіч,
бацька паэта.



Марыя Багдановіч,
маці паэта



Дом, у якім нарадзіўся Максім Багдановіч.

Вобраз той, што дала яму жыццё, як і вобраз Радзімы, заўсёды жылі ў сэрцы Максіма, будзілі неадольнае імкненне да беларускай зямлі, беларускага народа, беларускай мовы...



Ігарыя Кітарыёна Багдановіч са сваімі выхаванцамі. У левым
аголава: Валік, Леа, Максім, 1897—1898 гг.



Гімназіст і ліцэіст М. Багдановіч. “Вянок” – першая кніга вершаў.



*“... І вее верш мой дзіўнай казкай,
І ясны ён, як зорак сны.”*

Літаратурная творчасць Максіма Багдановіча



1907г. – пачатак літаратурнай дзейнасці.
Першы твор – аповяданне «Музыка» у газеце
«Наша ніва»;
1908г. – першыя лірычныя вершы: “Прыйдзе
вясна”, “На чужыне”, “Краю мой родны” і інш.,
першыя пераклады з Г. Гейнэ, Ф. Шыллера;
1911- 1913г.г. - “Слуцкія ткачыхі”, “Вераніка”,
“Раманс Зорка Венера”;
1909 -1913г.г. – пераклады вершаў
старажытнарымскіх паэтаў Авідыя і Гарацыя,
французскага – Поля Верлена;
1914г. – у Вільні ў друкарні М. Кухты выданне
адзінага пры жыцці паэта зборніка твораў
“Вянок”;
1914 -1916г.г. – цыклы вершаў “На ціхім Дунаі”,
паэма “Максім і Магдалена”, вершы на рускай
мове.



Той самы пояс, што ўславіў
у «Слуцкіх ткачыхах»
Максім Багдановіч.


Муза лірыкі Максіма Багдановіча





Ганна Какуева,
муза паэта, якой
прысвечаны верш
«Вераніка» і цыкл
вершаў «Мадоны»



“...Счастье, ты вчера
блеснуло мне не смело,
И поверилось, что жизнь
проста, легка,
В сердце зыбком что-то
пело и болело,
Радость душу мне щемила,
как тоска...”

**“ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
у ціхую сінюю ноч і сказаць:
Бачыце гэтыя буйныя зоркі? Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша Сонца,
І нясецца за Сонцам Зямля, Хто мы такія?
Толькі падарожныя –  Папутнікі сярод нябёс.
Нашто ж на Зямлі сваркі і звадкі , боль і горыч,
Калі ўсе мы разам ляцім**

Да зор...”



*Музеі Максіма Багдановіча
ў Мінску, Яраслаўлі, Гродна*



Помнікі Максіму Багдановічу ў Мінску, Ялце, Яраслаўлі




**«Ты ня згасьнеш, ясная зараначка.
Ты яшчэ асьвеціш родны край.
Беларусь мая! Краіна-браначка!
Ўстань, свабодны шлях сабе шукай.»**

**«Ў краіне сьветлай, дзе я ўміраю
У белым доме ля сіняй бухты
Я не самотны, я кнігу маю
З друкарні пана Марціна Кухты.»**


Дом-музей М. Багдановіча ў Гродна (вул. 1 мая, 10)



*“Ты ня сгасьнеш,
ясная зараначка,...
Беларусь мая!.. “*



Нясгасная зорка паэта



Імя вечна маладога Максіма Багдановіча ўжо шмат часу з'яе на небасхіле беларускай літатратуры побач з імёнамі выдатных еўрапейскіх пісьменнікаў. Яго поўнае неаслабленага гарэння жыццё, як узор высокага служэння роднай літаратуры, роднаму народу будзе заўсёды радаваць, вабіць і здзіўляць нашчадкаў.

Дзякуй за ўвагу!



**Бібліятэка
УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны
універсітэт»**

Телефон: +(375) (152) 77-14-01

E-mail: bi@ggau.by

www.ggau.by/lib

